

АРТЫКУЛЫ:
 Перадачы — За большавіцкую якасць радыё-вышчання.
 В. Калеснін — Шпіёнскі інтэрнацыянал — 3 стар.
 А. Сакалоўскі — Выбарчы закон краіны сацыялізма і выбарчы парадкі ў фашыскай Польшчы — 2 стар.

Ліўшы, Рыўнін — Партыйная прапаганда — у цэнтры ўвагі партыйных сходаў — 3 стар.
 І. Турэцкі — Ці толькі бескалоцінасць? — 2 стар.
 П. Х. — Да навучальнага года рыхтавацца за раз — 3 стар.

Учора ў Маскве адкрыўся XVII Міжнародны геалагічны кангрэс — 1 стар.
ЗА РУБЯЖОМ:
 На франтах у Іспаніі. Прабыванне савецкіх лётчыкаў у ЗША. Ваенна-паветранае свята ў Францыі — 1 стар.

ЗА БОЛЬШЭВІЦКУЮ ЯКАСЦЬ РАДЫЁВЯШЧАННЯ

У капіталістычным свеце радыё — гэта найважнейшае дасягненне культуры — служыць інтарэсам буржуазіі. Эксплаатары ўсю свету скарыстоўваюць гэты магутны апарат агітацыі ў інтарэсах умяшання сваёй улады, у інтарэсах панавання буржуазнага ўплыву на рабочыя і сялянскія масы.

Толькі ў СССР радыё служыць справе народа, з'яўляючыся фактарам магутнага росту культуры. У арсенале барацьбы за ўмацаванне диктатуры пролетарыята радыё займае пачаснае месца.

За апошнія гады наша сацыялістычная прамысловасць асабліва развілася ў перадавой тэхніцы, стварыла небывалы рост радыёсеткі. Магутнае большавіцкае слова, усёбаваю інфармацыя аб міжнародным і ўнутраным становішчы СССР, лепшы творы літаратуры і мастацтва, дзякуючы радыё, хутка прамікаюць у масы, у самяя далёкія куты нашай неадсяканай краіны.

Радыё камуністычна заслужанай любоўю і павялічана шчыльнасцю мас савецкіх грамадзян. Аднак, рост развіцця радыё і з'яўляецца аднаго з асноўных задач будучыя звыш, памылікі і неахопнасць, што ёсць у развіцця радыё, сведчаць пра тое, што ў разе месці гэтага ўдзелу запусчана да краінамі.

Найбольшым панярэннем таго, да якіх сумных вынікаў прыводзіць бескалоцінасць развіцця радыё і палітычнага ідэалогічнага ў гэтым участку, могуць служыць справы Радэкамітэта БССР. На прыкладу раду год на вачах СНК БССР (чым органам з'яўляецца Радэкамітэт) пры падтрыманні ворагаў народа, якія прывялі ў партыйны апарат, у Радэкамітэт БССР адрывалі трагічны, напэўна розных колераў і іншай кантравалюцыйнай нечысці. Вярхоўны гэты гукавы апарат быў раскрыты і аб'ектаваны, але каранні іх падтрыманні з'явіліся да канца яшчэ не выраны.

Новае кіраўніцтва Радэкамітэта (тав. Гарачоў) надзяліў марудна і неастрэгава рашуча перабудовае работу камітэта, прыбіраючы часам толькі та поўмер у адносінах з ўмацавання апарата надзейна, праверанымі кадрамі.

Трагічныя і напэўна хвосце ўжо рым новым кіраўніцтва, неапахопнасць і не без поспеху, прывялі да вынашчання і развіцця радыё ў сваіх кантравалюцыйных установах. Рукамі ворагаў у разе раёнаў БССР была сарвана трансляцыя па радыё істэрычнага дэклара таварыша Сталіна аб праекце Канстытуцыі СССР. Аднак гэты абсурдны факт нагай выказаў ворагаў доўгі час аставаўся без належнага прававання. Не менш абсурдным факт перадачы Менскай радыёстанцыі, па выглядзе кантата, жалобнай музыкі сядзея за аб'явіваючым заключеннем на справе трыбіўна-зіноўскай банды. Далека не ўсіх вынікаў выключэння агульнага перадачы та так званых «тэхнічных» прычынах, за якімі хаваўся нагай мора ворага.

Засмечанасць апарата Радэкамітэта вярхоўны, пужлівы і выпадковымі элементамі, расхлябанасць і безаказнасць апарата адбіраепа на якасці вышчання. Праграмы перадачы ў большасці вынікаў складаюцца напэўна аб паўнамоцна самі-мі складальнікам іх. Такай важнай перадачай, як «Апошнія паведамленні», намагаюцца дубірава гасетны диктатары чытаюць установах некультурна, скажона мову. Нікая ідэя і мастацкая якасць вышчання асабліва розка алуваецца ў злічэннях перадач і ў перадачах на лубоўскай і польскай мовах.

На Радэкамітэт БССР усклазены функцыяны арганізацыі развіцця радыё ў рэспубліцы. Практыка работы Менскай радыё-

М. К. Громаў, Л. І. Громава і Б. Расінскі — **таварышу СТАЛІНУ**
 Дарагі і любімы Іосіф Вісарыянавіч!

Герой Савецкага Саюза М. М. Громаў бліскава выканаў Вашу заданне. Мы башкі і вастаўшым лётнай справы М. М. Громава, шчасліва ад уседальнасці, што, дзякуючы Вашаму мудраму выхаванню і чыстым адносінам да чалавека, блізка нам М. М. Громаў мог з гонарам выканаць такое пачаснае сталінскае заданне.

Вашы клопаты аб людзях і, асабліва, аб лётчыках, патрабуюць іх на новыя пазіцыі і лётчы ім магчыма выкаваць тое, што да гэтага часу чалавецтву аздавалася немагчымым.

Скасаванне інструкыі па ўнутрыкалгаснаму землеўпарадкаванню

17 студзеня гэтага года былым намеснікам наркома земляробства СССР была зацверджана інструкыя па ўнутрыкалгаснаму землеўпарадкаванню. У сувязі з тым, што дна меда рад напяральных па-

АД КАМІТЭТА ў СЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАЎКІ

Праверкай, праведзенай у раёнах масавай уборкі, устаноўлена, што ўзрост калгасцаў, якія маюць на сваёй уральнасці права пачаць аду аб уздзе на ўсесаюзнай Сельскагаспадарчай выстаўцы, не адбіраюць натуральных экспанатаў.

Калгасы і сабурсы, якія не будуць мець сваіх натуральных экспанатаў абароняцца ў уральскаму 1937 года, не могуць належна чынам арганізаваць паказ сваіх да-

УЧОРА У МАСКВЕ АДКРЫўСЯ XVII МІЖНАРОДНЫ ГЕАЛАГІЧНЫ КАНГРЭС АДКРЫЦЦЕ КАНГРЭСА

Учора ў Маскве адбылося ўрачыстае адкрыццё XVII сесіі Міжнароднага геалагічнага кангрэса адкрытай. Затым ён прадстаўляе слова наркому камісару прамысловасці СССР тав. В. І. Межлаўку, паводле якога на трыбуне члены кангрэса сустракаюць доўгімі апладысмантамі. Калі тав. Межлаўка гаворыць аб рабоце савецкіх вучоных, вымаўляе імя лешага друга навуцы, любімага праўдара праўдальных усяго свету — таварыша Сталіна, члены кангрэса доўга апладыруюць стоячы.

Пасля прамовы тав. В. І. Межлаўка слова бярэ акадэмік Н. П. Гарбуноў, які ад імя савета кангрэса — прапануе на зацвярджэнне сесіі кандыдатуры членаў прэдыума кангрэса. Па прапанове савета, кангрэс аналізуе выбірае сваім прэзідэнтам віцэ-прэзідэнта Акадэміі навуц СССР акадэмікі І. М. Губкіна, віцэ-прэзідэнтамі — кіраўнікоў ўсіх уральных дэлегацый, генеральнага сакратара кангрэса — акадэміка Н. П. Гарбунова.

Доўгімі апладысмантамі члены кангрэса сустракаюць прапановы Савета кангрэса, агладоўваюць І. М. Губкіна, — **выбары ганаровым прэзідэнтам XVII сесіі кангрэса старшыню ЦВК Саюза ССР Міхайла Іванавіча Калініна.** Гэта прапанова прымаецца кангрэсам аднадушна.

Новавыбраны прэзідэнт кангрэса акадэмік І. М. Губкін выступіў з прывітальнай прамовай, у якой каротка абрысавалі заданні і значэнне кангрэса.

На трыбуну палівае гавара Акадэміі навуц СССР акадэмік В. Л. Камаары. Акад. В. Л. Камаары, выказаў упэўненасць у тым, што гэтая сесія кангрэса паслужыць стымулам для новых поспехаў геалагічнай навуцы.

У заключэнне ўрачыстай часткі пасляжніе слова атрымаў старшыня геалагічнага кангрэса савецкай уральнай дэлегацыі на кангрэсе В. А. Обручэў.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Згодна зводкі іспанскага міністэрства абароны, апублікаванай 20 ліпеня, мяцежнікі 19 ліпеня падрыхтавалі новыя спробы праігнаваць у размыццё рэспубліканскіх войск. Аднак, гэтыя спробы былі адбиты і рэспубліканскія пазіцыі палкам захаваны.

Па паведамленню мадрыдскага карэспандэнта агенства Рэйтэр ад 20 ліпеня, контратака мяцежнікаў у сектары ўздоўж ад ракі Гвадарамы прадаўжалася па працягу ўсяго дня 19 ліпеня. Скальчэнтраваныя многа артылерыі і авіяцыі, мяцежнікі праводзілі лютую бамбардзіроўку рэспубліканскіх пазіцыяў. Па паведамленню агенства Эспань, не глядзячы на лютасць атак мяцежнікаў, рэспубліканскія войскі захапілі ўсе свае пазіцыі. Страты мяцежнікаў у выніку баёў.

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

Згодна паведамленню іспанскага міністэрства абароны ад 20 ліпеня, на савецка-іспанскай частцы паўночнага фронту агнём рэспубліканскай артылерыі разбураны ўмацаванні мяцежнікаў у раёне Сан-Мігуэля.

На іншых франтах становішча без змен.

ЦЫНІЧНАЕ ПРЫЗНАЧЭННЕ ІТАЛЬЯНСКАЙ ГАЗЕТЫ

РЫМ (сталіна Італіі), 20 ліпеня. (БЕЛТА). Газета «Кор'ера дэла Сера» змяшчае сур'ёзны карэспандэнцыйны, у якім адкрыта паведамляе аб дэзінжыі італьянскай авіяцыі ў Іспаніі. На гэты раз гутарка ідзе аб аператывах самалётаў, якія належалі да авіяцыйнай базы, пабудаванай італьянцы на Валерскіх астравах. Забываюцца аб італьянскіх авіяцыйных аб'явіваючых вестак аб распаралачванні італьянскіх войск на Валерскіх астравах, «Кор'ера дэла Сера» называе іх плею дзесяткі прэзійчых італьянскіх авіяраў, гаворыць аб бамбардзіроўцы Каталонскага

якія адбыліся 19 ліпеня, ваякія.

Мадрыдскі карэспандэнт агенства Брытанскі Юнайтэд Прэс паведамляе, што мяцежнікі перахінулі на мадрыдскі фронт войскі з Арагоні, з паўночнага фронту, у тым ліку і з Галісіі. Мараканскія войскі выкарыстоўваюцца мяцежнікамі разам з італьянскай пяхотай і германскай артылерыяй. На фронце ў 16 кілометраў, дзе зараз адбыліся баі, мяцежнікі сквалітравалі ваякія сілы.

Згодна паведамленню іспанскага міністэрства абароны ад 20 ліпеня, на савецка-іспанскай частцы паўночнага фронту агнём рэспубліканскай артылерыі разбураны ўмацаванні мяцежнікаў у раёне Сан-Мігуэля.

На іншых франтах становішча без змен.

ПРАБЫВАННЕ СОВЕЦКІХ ЛЕТЧЫКАЎ У ЗША

ЛОС-АНЖЭЛОС (штат Каліфорнія—ЗША), 20 ліпеня. (БЕЛТА). Тр. Громаў, Юмапоў і Даніліў выехалі з Лос-Анджэласа ў Сан-Францыска на аўтамабілі.

Учора пасля наведвання авіяцыйных звадоў савецкіх лётчыкаў апыталіся на беразе Піхага акіяна ў Санга-Моніка біз Лос-Анджэласа.

НЬЮ-ЁРК (буйнейшы горад ЗША), 20 ліпеня. (БЕЛТА). Усеагульнае цікаваць да пералёту «АНТ-25» і да герояў-лётчыкаў не часаблажэнне. Газеты публікуюць падрабязныя паведамленні і фатаграфіі. У кіноапаратах дэманструюцца хроніка: прыёмы ў гонар савецкіх лётчыкаў на аэрадроме Марчфілд, у Сан-Дыяга і ў Лос-Анджэласе.

Усе адзначаюць выключную скромнасць і дастойнасць, з якімі сабе трымаюць савецкія лётчыкі. Многія, багачышы лётчыкаў, зааўляюць, што краіна, населеная Громавымі, Юмапоўнымі і Даніліўнымі, — пераможца. У гутарках з карэспандэнтам ТАСС многія прафёсійныя падкрэслваюць, што пералёт «АНТ-25» сведчыць аб грандыёзных поспехах сацыялістычнага будаўніцтва ў Савецкім Саюзе.

Усеагульнае захапленне і цікаваць пярочна мас да пералёту «АНТ-25» прымушае павялічыць колькасць газет, у тым ліку друк Херста, змяшчаюць сур'яльныя восткі на пералёт.

Як паведамляюць з Сан-Джасіста, усе дарогі, якія вядуць да месца пасадкі «АНТ-25», маюць надпісы: «Да савецкага самалёта».

Многія авіяцыйныя эксперты агладзі самалёт паліваў Сан-Джасіста і з ваякія пахвалай гавораць аб канструкцыі і матэрыялах.

ГЕРМАНСКІ ДРУК ЗАМОЎЧАЕ ГІСТАРЫЧНЫ ПЕРАЛЁТ СОВЕЦКІХ ЛЕТЧЫКАЎ

ЛОНДАН (сталіна Англіі), 20 ліпеня. (БЕЛТА). Вядомы англійскі журналіст Кемінгс змясціў у ліберальнай газете «Ньюс кронікл» артыкул, у якім ён падляргае знішчачай крытыцы замоўчанае германскім друкам гістарычнага пералёту Масква — Паўночны полюс — Паўднёвая Каліфорнія. Сотні міліянаў людзей ва ўсіх частках свету, — піша Кемінгс, — сачылі з незавычайнай цікакасцю за савецкім пералётам, і пасляжніе заварыненне пералёту «АНТ-25» было з захапленнем адзначана ў ўсіх краінах.

НА СХОДЗЕ АКТЫВА НАРКОМЛЕСА

Прайшло пяць месяцаў пасля рашэння лютыскага Пленума ЦК ВКП(б) аб сістэматычным складанні гаспадарчымі арганізацыямі сходаў актыва. За гэты час у БССР ужо амаль-што па ўсіх наркаматах і прапрыетарыях праведзены першыя сходы. Толькі адзін Наркамат лесе па неаарзумелых прычынах усё адкаваў.

У гэты час наркомат лесе першы сход актыва работнікаў Наркомлеса. З агляданам аб выніках работы наркамата за першае паўгоддзе выступіў нарком тав. Рыжыкаў.

Усе ўдзельнікі схода чакалі ад наркома расторнутай большавіцкай крытыкі работы прапрыетарыяў, тэстаў і апарата наркамата. Аднак яны глыбока памыліліся. У сваёй паўтарагадзінай прамове тав. Рыжыкаў пералічыў многа фактаў шкідлівай дзейнасці ворагаў народа, якія ўжо даўно зыкрыты паміма Наркомлеса.

Якія-ж практычныя вывады зрабіў для сабе Рыжыкаў у сваёй залейшай рабоце, якія мейд ён прыняў для калчэтовага выкрыцця і выгнавання з сістэмы Наркомлеса ворагаў і для ліквідацыі вынікаў шкідлівасці? Аб гэтым ён «забыўся» сказаць сходу.

Між тым да апошняга часу тав. Рыжыкаў літаральна нічога не зрабіў па ачы-

чэнні Волгі, паміж ракой Волгай і ракой Урал, багата калійныя меспанаралжэнні Урала, Тунгускае вугляноснае плашча ў 1.200 тыс. кв. км. і многія іншыя.

Геалагічныя карты ахопліваюць звыш 8,5 міль. кв. кілометраў савецкай тэрыторыі, прычым замест белых плям дарэвалюцыйных карт, празораных малалікі і рэдкімі маршрутнымі з'явамі, савецкія геалагічныя карты знялі таксама такія раёны, як Арктыку і Далёкія паўночны ўсход Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Гэта стала магчыма таму, што пабудаваны прафёсійны Савецкага Саюза пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі і ле кіраўніка таварыша СТАЛІНА (доўгім апладысмантамі; усе ўстаюць) сацыялізм з уласцівым яму планамерным развіццём усяй народнай гаспадаркі ў інтарэсах працоўных, дазваляў скапчытваць на вывучэнні прыродных багаццяў і развіцці геалагічнай навуцы велізарнай сілы і срэдкі і згуртаваць вакол гэтага справы ўсёх выдатных калектываў савецкіх геалагаў, кіруючых радам выдатнейшых вучоных.

Уздым і росквіт савецкай геалагічнай навуцы вынікае асабліва цікаваць з боку народаў Савецкага Саюза да Міжнароднага геалагічнага кангрэса, як да сроку шырокага абмену вопытам у галіне геалагічнай тэорыі і практыкі паміж «знаўцамі» геалагаў ўсіх краін.

Урад Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік з асаблівым заавадальненнем вітае гэты Міжнародны геалагічны кангрэс як і сведчыць аб аднанні ўсіх вучоных розных краін у справе развіцця навуцы на новую вышыню ў агульных інтарэсах народаў усяго свету.

Мы пярэда ўпэўнены, што работы кангрэса дадуць высокакаштоўныя рэзультаты для ўсіх іх удзельнікаў і дапамогуць залейшаму росквіту геалагічнай навуцы і ўздыму вытворчых сіл на карысць усяго чалавечага нафтавыя багацці ў сярэднім пя-

НА СХОДЗЕ АКТЫВА НАРКОМЛЕСА

Прайшло пяць месяцаў пасля рашэння лютыскага Пленума ЦК ВКП(б) аб сістэматычным складанні гаспадарчымі арганізацыямі сходаў актыва. За гэты час у БССР ужо амаль-што па ўсіх наркаматах і прапрыетарыях праведзены першыя сходы. Толькі адзін Наркамат лесе па неаарзумелых прычынах усё адкаваў.

У гэты час наркомат лесе першы сход актыва работнікаў Наркомлеса. З агляданам аб выніках работы наркамата за першае паўгоддзе выступіў нарком тав. Рыжыкаў.

Усе ўдзельнікі схода чакалі ад наркома расторнутай большавіцкай крытыкі работы прапрыетарыяў, тэстаў і апарата наркамата. Аднак яны глыбока памыліліся. У сваёй паўтарагадзінай прамове тав. Рыжыкаў пералічыў многа фактаў шкідлівай дзейнасці ворагаў народа, якія ўжо даўно зыкрыты паміма Наркомлеса.

Якія-ж практычныя вывады зрабіў для сабе Рыжыкаў у сваёй залейшай рабоце, якія мейд ён прыняў для калчэтовага выкрыцця і выгнавання з сістэмы Наркомлеса ворагаў і для ліквідацыі вынікаў шкідлівасці? Аб гэтым ён «забыўся» сказаць сходу.

ГЕРМАНСКІ ДРУК ЗАМОЎЧАЕ ГІСТАРЫЧНЫ ПЕРАЛЁТ СОВЕЦКІХ ЛЕТЧЫКАЎ

ЛОНДАН (сталіна Англіі), 20 ліпеня. (БЕЛТА). Вядомы англійскі журналіст Кемінгс змясціў у ліберальнай газете «Ньюс кронікл» артыкул, у якім ён падляргае знішчачай крытыцы замоўчанае германскім друкам гістарычнага пералёту Масква — Паўночны полюс — Паўднёвая Каліфорнія. Сотні міліянаў людзей ва ўсіх частках свету, — піша Кемінгс, — сачылі з незавычайнай цікакасцю за савецкім пералётам, і пасляжніе заварыненне пералёту «АНТ-25» было з захапленнем адзначана ў ўсіх краінах.

НА СХОДЗЕ АКТЫВА НАРКОМЛЕСА

Прайшло пяць месяцаў пасля рашэння лютыскага Пленума ЦК ВКП(б) аб сістэматычным складанні гаспадарчымі арганізацыямі сходаў актыва. За гэты час у БССР ужо амаль-што па ўсіх наркаматах і прапрыетарыях праведзены першыя сходы. Толькі адзін Наркамат лесе па неаарзумелых прычынах усё адкаваў.

У гэты час наркомат лесе першы сход актыва работнікаў Наркомлеса. З агляданам аб выніках работы наркамата за першае паўгоддзе выступіў нарком тав. Рыжыкаў.

Усе ўдзельнікі схода чакалі ад наркома расторнутай большавіцкай крытыкі работы прапрыетарыяў, тэстаў і апарата наркамата. Аднак яны глыбока памыліліся. У сваёй паўтарагадзінай прамове тав. Рыжыкаў пералічыў многа фактаў шкідлівай дзейнасці ворагаў народа, якія ўжо даўно зыкрыты паміма Наркомлеса.

Якія-ж практычныя вывады зрабіў для сабе Рыжыкаў у сваёй залейшай рабоце, якія мейд ён прыняў для калчэтовага выкрыцця і выгнавання з сістэмы Наркомлеса ворагаў і для ліквідацыі вынікаў шкідлівасці? Аб гэтым ён «забыўся» сказаць сходу.

Між тым да апошняга часу тав. Рыжыкаў літаральна нічога не зрабіў па ачы-

МІТЫНГ САЛІДАРНАСЦІ З ІСПАНІЯЙ У НЬЮ-ЁРКУ

НЬЮ-ЁРК (буйнейшы горад ЗША), 20 ліпеня. (БЕЛТА). Учора ў самым вялікім залы Нь-Ёрка «Мейсонскі сквер Гардэн» адбыўся мітынг салідарнасці з рэспубліканскай Іспаніяй з прычынай гаданні геранічнай барацьбы іспанскага народа супраць мяцежнікаў. На мітынгу прысутнічала 22 тысячы чалавек. 2 тыс. чал. разамісліліся каля будынка, бо зал быў перапоўнены.

Мітынг быў арганізаваны па ініцыятыве «Паўночна-Амерыканскага камітэта дапамогі іспанскай дэмакратыі». У ліку выступалых былі: іспанскія павераныя ў справах лізэр сацыялістычнай партыі Норман Томас, генеральны сакратар ЦК комуністычнай партыі ЗША Браўнэр, прадстаўнікі германскіх, італьянскіх і партугальскіх антыфашысцкіх арганізацый і іншыя. Атрыманай мітынга быў О'Кональ — дэмакрат, член палаты прадстаўнікоў ад штата Мантана. На мітынг у сабралі ў карысць рэспубліканскай Іспаніі 8 тысяч далараў і далагатава залобіненні ліст яшчэ на 6 тысяч далараў. Мітынг пасля прэзідэнта Рузвельта тэлеграму пратэсту супраць тах званай «палітыкі неўмяшання» ўрада ЗША.

ВАЕННА-ПАВЕТРАНАЕ СВЯТА ў ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ (сталіна Францыі), 19 ліпеня. (БЕЛТА). На аэрадроме ў Вільякубэ (каля Парыжа) адбылося грандыёзнае ваенна-паветранае свята, у якім прымаў ўдзел 500 самалётаў розных тыпаў і вялікая колькасць парашуцэтаў. Упершыню ў

Францыі 50 самалёт у поўным узбраенні спустыліся на парашутах, дэманструючы спавярэнне дэсант.

На святкаванні прысутнічала шмат палітычных і дзяржаўных дэлегацый. Прысутнічаў таксама паўпрэд СССР у Францыі Т. Сурьё.

Францыі 50 самалёт у поўным узбраенні спустыліся на парашутах, дэманструючы спавярэнне дэсант.

На святкаванні прысутнічала шмат палітычных і дзяржаўных дэлегацый. Прысутнічаў таксама паўпрэд СССР у Францыі Т. Сурьё.

ДА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА РЫХТАВАЦА ЗАРАЗ

(Агляд рабселькорэўскіх пісем)

У жыцці пачынаюць павінен быць гэтымі да сучаснага адпаведнага з летняй канікулы дэпеш. Неабходна ні адну хвіліну не аддаваць падрыхтоўчыя работы да навучальнага года.

Але ў разе рабселькорэўскіх і нават цэнтральных (ІІА, Беджаржывадзтва і інш.) гэта работа пастаўлена яшчэ зусім недавальна. У Даманавіцкім раёне, напрыклад, дагэтуль ні адна раённая арганізацыя не пакападалася аб падрыхтоўцы школ да новага навучальнага года. Настаўнік П. Піна, што казі на парадзе ў райнава было пастаўлена пытанне аб рамоне школ, то сакратар райкома КП(б) т. Штайнбах і старшыня РВК Гаўрусёў зусім вышлі. Відзіць, іх не турбуе тое, што ў валавоўскай, азарыцкай, кабыльчанскай, шыньскай і ў іншых школах патрабавана капітальны рамонт. Нічога не зроблена яшчэ, каб гэты рамонт пачаць. Усе новыя пабудовы ў Даманавічах, пачатыя яшчэ ў 1936 г., зараз захаваны. Навучальна гісторыя з пабудовай валавоўскай школы. Там халелі пабудавць будынак з дрэва, а потым з цэглы, а ўрэшце ні з дрэва, ні з цэглы нічога не пабудавалі. У старой-жа школе ніякіх умоў для нармальнай вучобы няма. Будынак школы зусім згіў.

Над праграмай з'явіўся знаходзіцца будаўніцтва новай школы ў с. Пашлавак, Бярэзінскага раёна. Аб гэтым пішучы дырэктар школы тав. Ваўчок, група настаўнікаў і рабочыя будаўніцтва. Будаўніцтва школы зрываецца з прычыны базейнасі РВК і асабіста пам. старшын т. Пішчуга, які неахвотна адкавае за будаўніцтва і не забяспечыў яго будаўнічымі матэрыяламі.

Група настаўнікаў з Кілічэўскага раёна зусім правільна ставіць у сваім пісьме пытанне аб парадку ў школах. Яны пішучы, што ў будынку несапраўдна ніякага, падлога ўся дзірава, вокны па-выбыты, сены ў паўнішні. Але ўсё гэта робіцца не выпадкова. Дырэктар школы Солтан сьвядома накіраваў работу на падрыхтоўку школ, на разбурэнне не. Нарыўчый партыйнай арганізацыі вядомы факты, што Солтан абнаў вучулаў, і яшчэ раз, разбавірае школьную маемасць, не перапісвае з варажымі аэлементамі, не вёў барацьбы, а дапускаў сьведомы актывізацыя пастрой і гурткі срод вучулаў. Мер-жа ніякіх не прыняты.

У падрыхтоўцы да новага навучальнага года, у знішчэнні рэшту дэкаўшчыны школам і настаўнікам павіна аказаваць ўспэрыма дапамога мясцовым партыйным і савецкім арганізацыям. Але часта гэтыя арганізацыі на месцах знаходзяцца ў старане ад школ або, што яшчэ горш, у асобных выпадках некаторыя работнікі падрыхтоўчы аўтарытэт савецкай школы.

Аб фактах такіх адносін паведамляе нас каляцкі настаўнік аўраўскай НСШ Лагойскага раёна. На рахунак гэтай школы да ёншійшых дзяцей перавадзана прыш, асігнаваныя на бюджэт школы на рамонт і набыві інвентару і вучэбна-наглядных дапаможнікаў. Старшыня Юраўскага савецкага, член партыі т. Пракаваў не толькі не дапамагае школе, не б'явае ў ёй, а кампраметуе настаўнікаў, абкавае іх гудыткамі, назівае імі, груба адносіцца да школьнікаў. Аднойчы на мітынгу Пракаваў заявіў: «У нашай школе настаўнікі нічога не робяць, яны вучаць дзяцей толькі «а» і «б». Школа працуе на праграме варага народу Дзякава». Зразумела, што такія адносіны на-руку толькі класаву ворагу.

У многіх школах яшчэ не ліквідаваны

адгідасці, якія тварыліся і часам творацца стаўленікам Дзякава, варажымі пазымі, падрыхтоўчымі камуністычнымых выхаванне савецкай дзяцвары. Выкрасьвае іх з усёй б'яжлінасцю, знішчыць вынікі іх школьнай дзейнасці — наш штодзёны аб'явазак.

Ва ўрэнкай поўнай сярэдняй школе Слуцкага раёна, як пішучы настаўнік, пачаў заціс крытыкі і самарытыкі, існуе незаконнае налічэнне зарплат, створаны цяжкі ўмовы для малалдых настаўнікаў з мэтай іх выжыцця. Сродкі скарыстоўваюцца ў асабістых мэтах дырэктарам школы Корчукам, класы камплектуюцца з педалагічным пазедам дзяцей на «сельскіх» і «местачковых». Усё гэта ажыццяўляецца дырэктарам школы Корчукам, які з'яўляецца членам партыі, меў шчыльную сувязь з контррэвалюцыйна-нападкам Каленчыцам, а зараз шчыльна звязан з актывісцка настроеным настаўнікам Рудзікам, боцка якога знаходзіцца ў Польшчы. Школа правальнае падрыхтоўку да навучальнага года.

Пра аналагічны факт пішучы вучыц-касамольны тт. Малінак і Рамановы, з даўжанскай НСШ Кілічэўскага раёна. Дырэктар гэтай школы Сенажосаў на справе пэтравае варажым настроям у школе, запіскае ўсёмі спробы крытыкі, развалівае падрыхтоўчы работу. У мінулым годзе школа працавала вельмі дрэнна, але гэта не ўлічана: вельмі праграза, што падрыхтоўка да новага навучальнага года на гэтай школе можа быць сарвана.

Неабходна свечасова і з усёй рашучасцю выкрасьваць гэтую варажую дзейнасць, накіраваную перш за ўсё на зрыў падрыхтоўкі да навучальнага года.

Асобна трэба змяніцца на стаўленніцы некаторых школ напменшасей. У гэтай галіне ворагі народу намала намшожыці. Імкнучыся сарваць правільнае ажыццяўленне ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі. Таму на паліпшэнне работы школ напменшасей павіна быць звернута самая сур'ёзная ўвага Наркомаветы і района.

Загальны селіцкай польскай пачатковай школы т. П. А. Валодзька зусім спрыяла скарыціцца на педкач падрыхтоўку на польскай мове і на п'явагу да школы з боку Наркомаветы і Улпашкага рйона. Гэта неадпаведнае з'ява існуе не толькі ў адносінах селіцкай школы, тако-ж стаюнішча і ў многіх іншых намянальных школах.

Мы прымаі толькі п'язначную частку фактаў, якія сведчаць аб тым, што падрыхтоўка да новага навучальнага года яшчэ не разгорнута ва ўсё шырыню. Шмат такіх сігналаў паступае штодзень і ў Наркомаветы БССР, і ў района, і ў рэдакцыі газет. Марушыцца і факты зрыў рамонт школ, неасвечасовае забеспячэнне іх падручнікамі і нагляднымі дапаможнікамі, адустаньне некаторых падручнікаў, адсутнасць новых праграм, неіквідаваны засмечанасць настаўніцкіх кабраў — усё гэта трэба разглядзець, як рэшту шчыльна і ў сістэме народнай асветы. Многае ў ліквідацыі гэтых рэшт залежыць ад актывізацыі і рабійных адукацыйных работ, ад дырэктароў і загадчыкоў школ, ад дапамогі партыйных і савецкіх арганізацыяў.

У сваю чаргу Наркомаветы БССР, Беджаржывадзтва і іншыя цэнтральныя арганізацыі павіны зраз-жа забяспечыць школы ўсім неабходным да новага навучальнага года.

П. Х.



Учора ў Маскве адкрыўся міжнародны геалагічны кангрэс. На здымку — навуковы супрацоўнік Маскоўскага геалагічна-разведчага інстытута В. А. Тераў з падрыхтоўчай выставкі і кангрэсу — рэстаўрацыйна-аэрацыйнага інстытута элэментарна (вымершага вадзянога несаро-пабегора).
Фота В. Зацкага (СФ).

ПАВЫШАЦЬ ПАЧУЦЦІ САВЕЦКАГА ПАТРЫЯТЫЗМА

Професар Ермоленка, утойваючы ад сваіх таварышоў свой чарговы навуковы артыкул на хіміі, надукаваў яго ў фашысцкім журнальчыку.

Трэба пісаць ўласці, каб па-дацкай перадаць сваю навуковую работу п'язначна-накам культуры, краіне фашысцкага вараства, якая праславілася дзікімі оргіямі вакол палачных кастроў, у якіх сьпальваць творы лепшых розуму чалавечтва — Маркса і Леніна, Гейне і Горкага, лепшыя творы класікаў марксіска-лэнінскага, філасофіі, літаратуры і мастацтва.

На жаль, сярэд навуковых работнікаў БДУ гэта не першы выпадак кампраметна-ці высокага звання савецкага вучонага.

Яшчэ ў 1935 годзе професар біялагічных навук Голінаў надукаваў свой артыкул «Вызначэнне фарафілаў» ў намясцім часопісе. У професара Голінаў ўсё-ж хапіла мужыцкага расшырэння свай учынак перад калегамі, а ў Ермоленкі нехапіла чэскасці, каб нават прызнацца ў гэтым.

Насоветы ўчынак професара Ермоленкі вельмі навукальны. Ён сведчыць перш за ўсё аб тым, што ў калектыве навуковых работнікаў БДУ не ведаюць, чым жыць вядомы навуковы работнік у пасобку, якія яго творчыя планы, над чым ён працуе. Партыйная арганізацыя не лічыла патрабамі вясні выхавачна-палітычную работу срод навуковых работнікаў. Наогул тут б'явае гаварыць аб выхавачнай рабоце. Моў, як тэа вучоных людзей выхоўваць. Таму кожны навуковы работнік жыць сваім замкнутым міром. Стварылася каставасць, адарванасць адна ад аднаго. Вострыя пытанні міжнароднага і ўнутранага становішча ніколі не ўніжаліся. Гэты кантрасты хітра культаваўся зраз выкрасьваць вораг, былі рэктар універсітэта Кучынік. Ён і яго прыбліжаныя атрычвалі контррэвалюцыйным ідам атмасферу ў

БДУ, маючы поўную стаўку на выпуск падрыхтоўчых кадраў.

Было б памылкай сказаць, што БДУ ўжо ачысціўся ад маскіручых і ў тых вучоных варажым людзей. Вось професар хіміі Змячынскі. Да яго ва ўніверсітэце працягваюць вельмі многа першын і ён, спекулючы на імёнах дзверэм, праводзіць у сваёй дзейнасці неасоветскую лінію. У сваёй дзейнасці гэты вучоны сьведом ставіць студэнтам даволі падарозныя пытанні. На вышукных экзаменах высветляецца, што студэнты, якія вучыліся ў Змячынскага, зусім не маюць марксіска-лэнінскага разумення аб элэктроннай тэорыі. Аказалася, што професар у сваёй дзейнасці проста агішоў гэтыя пытанні. Такі прамад, які хімія, ён ухітрыўся чытаць па-ва ўсёй сувязю з жыццём.

Змячынскі дайшоў да такой нагласці, што ў сваёй вышуканай вышукну маскіруючы тавіцкіх ваяцка рускага вучонага-хіміка Мендзеева і скары сьва тавіцкі, якая супрацьставіць тэорыі Мендзеева.

Ва ўніверсітэце ведаюць пра ўсё гэта, але свечасова не рабілі ўсё гэтага варажы маневры. Той-сёй проста стараўся апраўдаць усе гэтыя агішны. Напрыклад, калі абмяркуваліся навуковцы Ермоленкі, вострыя дапама матэматыкі Лужомская з безадказнай заявай, быццам у нас не так б'явае друкуючы навуковыя работы. Гэта ў той час, калі 43 работні самага-ж Ермоленкі адукавалі ў савецкім друку і толькі потым ён сваю чарговую працу рашаў прадаць Германіі.

У БДУ працуе каля 100 навуковых работнікаў, у выхаванні сваёй малалдых, вылучэнне і выхаванне якіх пакуць яшчэ вельмі слабае. Задача заключыцца ў тым, каб напмына і сістэматычна працаваць з малалдымі кадрамі, расціць і выхоўваць іх, павышаць пачуцці савецкага патрыятызма.
Н. ГАРНЫ.

ПАРТЫЙНАЯ ПРАПАГАНДА— У ЦЭНТРЫ УВАГІ ПАРТЫЙНЫХ СХОДАУ

На партыйных арганізацыях Кагановіцкага раёна прайшлі партыйныя сходы, прысвечаныя вынікам XVI з'езда КП(б)Б. Гэтыя сходы на аснове рашэнняў з'езда абмеркавалі становішча партыйна-палітычнай работы ў кожнай партыйнай арганізацыі. Абмяркувалі вынікі XVI з'езда КП(б)Б, камуністы асабіста востра крытыкавалі парткомы і райкомы за маруднасць перабудовы партыйнай прапаганды.

Навучаючы вынікі гэтых партыйных сходаў, можна з узабясенасцю сказаць, што сфера палітычнай асветы не стала яшчэ ў цэнтры ўвагі многіх партыйных арганізацыяў. Пераважная колькасць гурткоў прапуе яшчэ дрэнна. Камуністы ў сваёй выступленнях указвалі, што не тэлежачы на прынятыя канкрэтыя рашэнні на справядзачна-выбарчых партыйных сходах, а таксама і на рабійнай партыйнай кафедрэніці аб перабудове работы гурткоў, аб узважэнні п'язначнасці, тэрмінаў вучобы большасць гурткоў прадужае яшчэ таптацца на месцы, не дабраўшыся да Кастрычніцкага перыяда. Партыйная сетка і на сёння яшчэ па-сапраўднаму не пераключылася на вышукны гісторыі партыі. У гуртках на гісторыі партыі ў большасці займаюцца бітучай палітыкай.

Гаўноўнай прычынай гэтага, як указвалі ў спрэчках камуністы, з'яўляюцца няўважлівасць, а часамі пагардлівасць адносіцца да справы пастаючых партыйнай вучобы з боку сакратароў партыйных арганізацыяў, а таксама з боку райкома і гаркома.

На ўсіх партыйных сходах камуністы ўказвалі на маючыся і зраз факты неурэчнага падбору прапагандаістаў. Прапагандаісты ў разе выпадкаў прыходзяць на званяці непадрыхтаванымі, не ведаюць сваёй спецыяльнасці, не цікавяцца падрыхтоўкай слухачоў да заняткаў.

Такія адносіны саміх прапагандаістаў да партыйнай вучобы раскалываюць слухачоў сеткі партыйнай асветы, ажыжваюць дысцыпліну, наведваюць заняткаў. На фабрыцы імя Тэльмана, дагэлым завоце № 1, фабрыцы «Кастрычнік» часта заняткі зрываюцца па віне прапагандаістаў.

Сакратары парткомаў, партгоркі і зраз яшчэ з'яўляюцца рэжымі гэтымі на партыйных занятках. Пытанні зместу партыйнай вучобы большасць сакратароў парткомаў не цікавяцца. З членамі партыі ў перыяд паміж заняткамі ніякай работы не ведаюць. Парткомы ў лепшым выпадку з'яўляюць увагу на пытанні арганізацыйна-прававага, пытанні наведвання камуністамі партыйных школ і т. д. Нават партарганізацыі фабрыкі «Кастрычнік», імя Кагановіцка, імя Кудышова, якія ў свой час займаліся пытанні прапагандаі, пытанні зместу, сутнасці партыйнай асветы яшчэ не ўзялі. А яны дзіка ў райкоме не на апошнім месцы на пастаючы партпрапагандаі.

Халодзіць да таго, што нават устаноўленыя дні партыйнай вучобы зрываюцца. У дні паліт- і партвучобы праводзіцца рад іншых мерапрыемстваў — сходы, нарэчч на розных пытаннях і т. д.

19 чэрвеня, у дзень партыйнай вучобы, райком партыі праводзіў сходы агітараў раёна. Партвучоба была сарвана. 25 чэрвеня адбываўся раёны партыйны актыві, партсесія не працавала.

Райком партыі зраз праводзіць паўторную праверку прапагандаістаў. Праверка выявіла рад людзей, непадрыхтаваных да выважэння партыйнай прапагандаі. Вялікая група прапагандаістаў Кагановіцкага раёна — гэты малалды члены партыі, якія не маюць вопыту прапагандаіскай і партый-

най работы. Яны атчуваюць асабістую патрабу ў пастаяннай метадычнай дапамозе, у добра арганізаванай кансультацыі па тэмах, якія праходзяць у гуртку, у пастаянна дзейнаючым прасемінары.

Гісторыя партыі выкладаецца без сувязі з гісторыяй краіны, адарвана ад палітычнай і эканамічнай абстаноўкі таго ці іншага перыяда. Работа гурткоў праводзіцца схаластычна. Большасць прапагандаістаў слаба ведаюць метадычкі пачаты матэрыялаў. Заняткі выдуча ў разе выпадкаў раскідана і бесцэсна. Гэта можна праілюстраваць станюнічым гурткам па гісторыі партыі ў Наркаммешпрое, па фабрыцы імя Тэльмана і інш.

Трэба адзначыць, што калі было аублікавана пісьмо таварыша Сталіна ўладальнікам падручніка па гісторыі ВКП(б), гарком і райком правялі некаторую работу па растлумачэнні прапагандаістам, слухачам партыйнай сеткі гэтага гістарычнага пісьма. Як па гаркому, так і па ліні райкома былі распрацаваны канкрэтыя мерапрыемствы па перабудове работы партсеткі, былі прадуладжаны рад мерапрыемстваў па арганізацыі дапамогі прапагандаістам.

На правалітых нарадах прапагандаістаў, таксама на сходах слухачоў гурткоў, прасвечаныя абмеркаваны пісьма таварыша Сталіна, агаляліся гэтыя рашэнні. Гарком намяціў правесці шмат лэцый на дзевяцінах тэмах і перыядаў, аднона пісьма газарыя Сталіна. Выў распрацаван план кансультацый, таксама і лекцыяў па гісторыі СССР. Гарком у сваёй пастаючае запісаў спецыяльны пункт аб падрыхтоўцы для школ і гурткоў па гісторыі ВКП(б) указальнік літаратуры, неабходнай прапагандаістам для вывучэння эканамічнага і палітычнага становішча краіны ў адпаведны перыяд гісторыі палпай партыі. Мерапрыемствы гаркома, таксама і райкома аб прапагандаісц, так і слухачы віталі. Аднак да гэтага часу гэтыя рашэнні асталося на паперы.

Партыйныя арганізацыі, сласуючы прыкладу гаркома і райкома, пытанні партыйнай вучобы не адважылі яшчэ належага месца ў партыйнай рабоце.

Гарком павінен заарэжыраваць ім план перагварыць у жыцці. Неабходна арганізаваць сапраўдную дапамогу прапагандаістам.

На нарадах прапагандаістаў была выказана думка, падрыхтаваць, да-рчы, гарком партыі, аб рэструкцыі прапагандаістаў для заняткаў на прасемінарах.

Прапагандаісты на партсходах прыводзілі рад фактаў аб тым, што з-за частых зрыў іх ад прапагандаіскай работы, з-за перагварынасці яны не маюць магчымасці працаваць на перакрыжніках — ворах Леніна і Сталіна. Неабходна стварыць усе ўмовы для прапагандаістаў у падрыхтоўцы іх да заняткаў. Нельга іх накружваць іншымі дачучыямі. Прапаганда марксізма-лэнінізма — вадзейны, пачэсны аб'явазак камуніста.

Парткомы, прысвечаныя вынікам XVI з'езда КП(б)Б, яшчэ раз паказалі, наколькі вялікае жаданне камуністаў уабрыць сьвае вучэнне Маркса—Энгельса — Леніна — Сталіна. Камуністы гарыць жаданнем павысіць свой з'яўна-тэарытычны ўзровень. Неабходна, каб партыйныя арганізацыі на справе забеспечылі перабудову сеткі партыйнай асветы, арганізавалі па-сапраўднаму партыйную прапаганда.

ЛІУШЫЦ, РЫШЫН.

В. КАЛЕСНІК

ШПЕНСКІ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ*)

(Трацкісты на службе фашысцкіх разведкаў)

Па сакавіцкім Пленуме ЦК ВКП(б) таварыш Сталін, гаворачы аб рэзервах трацкіскай баны шпінёнаў, шкодзіць, дыверсітаў за межамі СССР, указаву на трацкіскай контррэвалюцыйнай інтэрнацыянал, «які састаіць на дзве трэці з шпінёнаў і дыверсантаў. Ці не ясна, гаварыць таварыш Сталін, — што гэты шпінёніскі інтэрнацыянал будзе вылучаць кадры для шпінёнска-шмодніцкай работы трацкістаў?»

З часу сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б) прайшло пяцігоддзі больш чатырох месяцаў, і кожны дзень прыносіць усё новыя і новыя пацверджанні слоў таварыша Сталіна. Як ні стараючыся фашысцкія разведкі ўтопіць сапраўдны твар сваіх трацкісцкіх шпінёнаў, ім гэта не ўдасца. Трацкісцкі шпінёніскі інтэрнацыянал выкрасьвае перад усём светам як шпінёнаў-агентства-правакатароў фашысцкіх разведкаў.

Гунава дзейнасць шпінёнскага інтэрнацыянала трацкістаў паказвае, што фашысцкія разведкаў перайшлі да новых прыёмаў барацьбы супроць СССР і сучаснага рабочага руху, што яны стварылі свой шпінёнска-правакатарскі цэнтр шляхам укамлектавання яго трацкісцкімі кадрамі.

Усё гэта, куды толькі дастаюць шпінёнаў фашысцкіх разведкаў, апазіцыі імкнучыся насаліць свае трацкіска-шпінёніскія шпінёны. Фашысцкія разведкі ўкладваюць на трацкісцкі шпінёніскі інтэрнацыянал спецыяльныя заданні.

Трацкістам даручаюцца вясці правакатарскую работу ў рабочым класе з мэтай узарваць унутры народны фронт, пачаць рэштуцы ўдэлы камуністычных партый, арганізаваць «ясацінны» паміж імі падвуду і п'язначна супроць Саветскага Саюза, вясці па заходніх фашысцкіх разведках шпінёніскую, дыверсіцкую, тэарыятычную дзейнасць.

На чале шпінёнска-трацкісцкіх груп стаяць асобы, даўно зарэкаментаваныя са-

бе да подлыя рэцэпты, правакатары і шпінёны.

Напрыклад, у Югаславіі трацкісцкую групу ўзначальвае нехта Цыліг, Італьянскай Італіі і адначасова агент югаслаўскай ахраны. На чале трацкіскай «Групы інтэрнацыяналістаў-камуністаў Германіі» стаяць агішоўскія вырэдкі Рут Фішар і Маслоў. Рут Фішар цесна звязана з агентам Гітлера—Французскім фашыстам Дорыя, а Маслоў з'яўляецца агентам Гестапа. У Нарвегіі дзейнічае актывісцкі трацкіст Олаф Шабло—рэцэпты, савісцік адрэліна Бухарына. Гэта ён разам з атаманам балдышкай шайкі Троцкім, па заданню Гестапа арганізаваў пасылку шпінёнаў у Саветы Саюза. У Амерыцы трацкісцкімі сродкамі ведае вядомы жукі Істман, які па заданню прыхільніка Гітлера—фашыста Харста ў яго газетах пабліжнічае на работні класе СССР. Усё гэта трацкіскае мразь, якой верхаводзіць берб-шпінён Троцкі і яго парастак—Селюў, аб'яваўна ў міжнародную шпінёніскую арганізацыю, кіруючую германскай Гестапа, японскай, італьянскай і інш. разведкамі.

Зразумела, чаму «міжнароднае» кафедрнае трацкістаў, складанае летам 1936 г. для арганізацыі 4-га інтэрнацыянала, не аублікавала прамітчаў тых 15 «дэлегатаў», з якіх яна складалася.

Гэта было-б яваручна фашысцкіх разведкаў, бо кіруючы «секцыі» трацкіскага шпінёнскага інтэрнацыянала знаходзіцца на жыванні ў тайнай паліцыі фашысцкіх дзяржаў і ўжо выкрасьвае работні арганізацыямі як правакатары, алейшыя ворагі працоўных, ворагі міжнароднай лэмакратыі.

Для маскіроўкі сваёй шпінёнска-пацрыўчый работы трацкісцкія агенты фашысцкіх разведкаў выступаюць пад гучнымі «рэвалюцыйнымі» назвамі, разлічанымі на аманушчэнне рабочых: у Францыі яны імкнучыся сваю п'язачку «Інтэрнацыяналіскай рабочай партыі», у Іспаніі — «Рабочай партыі аб'яднаных марксістаў» (ПОУМ),

у Бельгіі—групай «Сопіялістычнага рэвалюцыйнага дзейства» і т. д.

Як-жа дзейнічаюць трацкісцкія шпінёны ў асобных краінах?

Увага ўсяго свету ў сучасны момант прыкавана да гурчэй барацьбы Іспанскага народу, адстойваючага сваю свабоду і незалежнасць ад ітэрвенцыі германскіх і італьянскіх фашыстаў. Ужо пазы год усё срыбы германа-італьянскіх фашыстаў пакаршы Іспанію, захаліць Мадрыд разваліваючы рэспубліканскай арміі, створанай, абучанай і аснашчонай урадам народнага фронту.

З помжым днём усё больш і больш малець сілы Іспанскай рэспублікі, кожны дзень германскіх барацьбы Іспанскага народу пастае сілы імкнучыся. Недаўна германа-італьянскія фашысты прыкладваюць усё старанні, каб узарваць аутры Іспанскую рэспубліку, і ў першую чаргу крыніцу яе дзейнасці сілы—народны фронт. Для гэтага фашысцкія разведкаў накіравалі ў Іспанію сваіх найбольш вопытных агентаў, якіх ўсё сваё шпінёнска-дыверсіцкую работу скарыстоўвалі ў трацкіскай арганізацыі ПОУМ. Тут яны, пад верховодствам старога шпінёна, аднаго з кіруючых ПОУМ—Андрэ Ніна (б. сакратар Троцкага), арганізуюць п'язачку праваліцыйных выступленняў супроць іспанскага народу, рэгулярна перадаюць ген. Франца ваянна-палітычныя весткі, апышчваюць шкодніцтва ў сістэме народнай гаспадаркі.

Атрымліваючы ад генерала Франка паведамленні аб рыхтоўчыхся на фашысцкіх актывістах аперацыях, трацкісцкі прыстаў соўвалі да іх сьвае правакатарскія выступленні ў тым. Так, у момант пачатку Італьянскага наступлення на Італію трацкісцкія вырэдкі арганізавалі ўзброенае выступленне пад Валенсіямі.

Крывавы пуч 3—4 мая, назадаваны трацкістамі ў Барселоне і пачаўшыся за сабой шматлікія аферы, сучаў з пачаткам ажыццяўлення дзейнасці фашысцкіх ітэрвен-

таў супроць Більбаа і па сутнасці скоўваў актывную дапамогу Каталоніі Краіне Баскаў.

У Мадрыдзе пасля кожнай бамбардзіроўкі горада трацкісцкі шпінёны аседмалі па радзё генералаў-імкнучыся аб рэзультатах пападання і фашысцкіх выспраўлялі прыпад гармат міджэжнікаў на найбольш пасеяныя кварталы Мадрыда.

У разе пунітэ рэспубліканскай тэарыі трацкісцкі аседмалі імкнучыся аб падрыхтоўчых ваянных аперацыях, аб пераважэнні войск, аб рыхтоўчыхся атаках, чым напосці вельмівару школу геранічнай рэспубліканскай арміі.

У Валенсіі п'язачка была ліквідавана фашысцкай арганізацыя. Яна стаяла сваёй задачай у момант разгоржэння наступлення ген. Франка падцяць узброенае паўстанне і наладзіць разнію работчых. Па плану фашыстаў, яны павіны былі перш за ўсё захаліць радзё, атужаць і імя б'яваць камітэце народнага фронту адлічыць работчых у клубы прафараганізацыі з т

ДЫРЭКТАР-САМАДУР І ЯГО ЗАСТУПНІКІ

У глушы Палесся за 30 кілометраў ад раённага цэнтру — Капаткевіч знаходзіцца невялікі лесніцкі завод «Змычка». Працуе на ім больш ста рабочых. Апрача адной лесніцкай рамы тут устаноўлена некалькі прыручарак і гонтарных выштатаў. Завод выпускае пламатарыялы, гонты, каляну і рад іншых відаў прадукцыі.

Як і на ўсіх прадпрыемствах, тут ёсць дырэктар. Розніца толькі ў тым, што ён не адпавядае свайму прызначэнню, ды г таму вялікі самадур. Гэты «начальнік» — прозвішча яго Дзямітка — лічыць, што яму ўсё дазволена рабіць так, як ён пажадае. Захацеўся Дзямітка, каб яго швагера Кордун быў на заводзе загадчыкам калядой — і ключы ад апошняй апынуліся ў Кордуна.

Калі на заводзе пабудавалі 5 новых двухкватэрных дамоў для перасялення ў іх сям'яў рабочых з старога, паўразваленага інтэрната, Дзямітка ў першую чаргу паклапаціўся аб сабе і сваім шваграву. Сам ён заняў двухкватэрны дом, а шваграву пакаваў па суседству, у другім доме. З 18 рабочых сям'яў атрымалі кватэры толькі 6.

Частым гасцём тут бывае дырэктар Пётрыкоўскага леспрагаса Ломп, якому падабаўся завод «Змычка». З прыездам Ломпа на кватэры Дзямітка наладжваюцца шумныя п'янікі. Нягледзячы на гэтае «госьці» назав з Дзяміткам, напіўшыся яны, вечаючы трапілі на завод і хапелі пусціць у ход лакамабіль, у той час, калі там нікога не было. Толькі напэўна на гэты п'яныя кампанію кацагар Іваніч прадукц...

ліў аварыю. Адноўчы, судчы ў Капаткевіч, Дзямітка так напіўся, што па дарозе агубіў шубу і партфель з дакументамі.

Навасёлкаўская партарганізацыя, членам якой з'яўляецца Дзямітка, і Капаткевіцкі райком партыі прайшлі міма гэтых фактаў. Прайшлі яны і міма факту з'яўлення Дзяміці з рабочага завода Чычка. Апошні аварыюся аднаго разу да Дзяміці і прасьбаю запытаў яму палову пахель у раённую больніцу; пры гэтым Чычк паказаў накіраванне ад мясцовага фельчара. Але Дзямітка і слухаць не захачаў.

— Многа вас такіх хворых знойдзецца, — сказаў ён грозна, — няма ў мяне транспарту для такіх пасажка.

Накрыўджаны Чычк вымушаў быў пайсці ў больніцу за 30 кілометраў пеха. З'явіўся ён туды з тэмпературай 39. Яго адразу ж паклалі ў палату, як цяжка хворага, дзе ён і праляжаў паўтара месяца.

Аб факце з'яўлення Чычка рабкор з завода напісаў у газету «Звязда». Пры расцэўванні ліста, які рэдакцыя накіравала райкому партыі, факты з'яўлення публічна павердзіліся. Але прычына партарганізацыя рэагавала на гэтыя факты пасімейнаму. Дзямітка толькі палязедзілі.

Праз некалькі час рабочы Чычк зноў напісаў у Дзяміці паводу ў больніцу. Грозны дырэктар адказаў яму так:

— Падвоі не дам, можаце пісаць на мяне зноў у газету.

Такім чынам, райком партыі аказаўся падліжна бізуркім і на сутнасці нітутрае заціску крытыкі.

Р. ФРАЛОУ.



Кіностудыя «Ленфільм» рытуе да выпуску новага фільму «Пётр і Паўл» па сцэнарыю А. Талстога і В. Пятрова (рэжысёр В. Пятроў). НА ЗДЫМКУ — кадр з фільма «Асамблея».

З МАГАЦА З ФАЛЬСІФКАТАРАМІ МАЛОЧНЫХ ПРАДУКТАЎ

Гэты таму назав на буйнейшым калгасным рынку сталіцы БССР (Вяленскі крэйты рынак) з лёгкай рукі сабрата Менскага горсовета тав. Казлоўскага быў закрыты малочна-кантрольны пункт. Большая палова малочных прадуктаў, якія прывозіцца для прадажу ў горад, праляцела на гэтым рынку без усякага лабараторнага аналізу. Гэта дае магчымасць фальсіфікатарам шырока абыхаць набыткамі са свайго мейсцінага малака і іншых малочных прадуктаў.

Перад горсоветам не раз ставілася пытанне аб хутчэйшым будаўніцтве малочна-кантрольнага пункта. На гэту справу адпавядалі і адпаведныя сродкі. Але горсовет нікі не збарацца адвесці пад будаўніцтва пункта месца ці вызначыць адпаведнае памешканне. Такое становішча дазваляе можа быць цяжкім. Малака з'яўляецца важнейшым прадуктам харчавання насельніцтва і асабліва дзяцей, а таму павінна дасканала падзяргацца кантролю.

Н. ВІШНЕУСКІ

УЗДЕЙНІЧАЦЕ НА НАШАГА СТАРШЫНЮ ЖАКТА

Мы, жыхары дома № 14/3 па Вольнай вуліцы (Менск), радыя злучыцца ў рэзалюцыю з просьбай не адмовіць нам у надрукаванні нашага пісьма і ўздзейнічаць на старшыню нашага жакта № 7. т. Калпаўскага.

Калпаўскі закрываў прыборальню і павышваў яму ў двары нашага дома, не лічычы патрэбным адвесці таварыя ў іншы двары. Ніхто з нашых жыхароў не супраціўляўся супраць закрывання ў двары прыборальні пры ўмове, як гэта было абярана Калпаўскім, перавесці яе ў суседні жактэўскі двор, дзе змяшчаюцца толькі канашні гэтага жакта.

Цяпер жыхары вымушаны хапіцца з памыльнымі вяртамі па вуліцы Вольнай і Нова-Мясцінскай у пошуках двара, дзе-б іх дазвазілі выліць памой. Нягледзячы на гэтае зварэнне з боку жыхароў іншых двароў.

Мы лічым зусім законным наша патрабаванне неацяжана прыступіць да будаўніцтва прыборальні ў суседнім жактэўскім двары і, пакуль гэта не будзе пабудавана, адкрыць прыборальню ў двары нашага дома.

Жыхары жакта № 7—следую 18 подпісаў.

ЗДАРЭННЕ

Шофер-забойца. Раённой 20 ліпеня шофер Л. Ф. Тэро выехаў на тэрыторыю грузавога машыны. Прыкладным скрываўніце—рог Совецкай і імз Фрунзе, парушыўшы правілы аўтамабільнага руху, наскочыў на праходзячага ў гэты час вуліцу гр Дамброўскага. Апошні задаўлен на смерць.

Шофер-забойца Тэро арыштаван і прыцягваецца да крымінальнай адказнасці.

Адзнаны рэдактар Д. В. ЮРКОУ.

СЛОВА ЗА ПРАКУРОРАМ

Калгас «Завец Ільіча». Бродзюскага сельсовета. Барысаўскага раёна, невялікі па сваім размерках. У ім налічваюцца ўсяго 68 гаспадарак. Ён мае свой парк млына, крупушарку, лесніцку, абодную майстэрню і пацельны завод. Нават пры дрэннай рабоце гэтых прадпрыемстваў у 1936 годзе яны далі прыбытку калгасу больш 40 тысяч рублёў. Але ж з-за багазнапаўнасці і зловжыванняў старшыні калгаса Азерскага калгас не разлічыўся з калгаснікамі па працаных грашмыа, мае запозычанасць розным прадпрыемствам і ўстановам каля 10 тысяч рублёў, не мае нічога на рахунку ў банку.

На працягу паўтарагадовай работы на пасадзе старшыні калгаса Азерскі закімаў крытыку і самакрытыку. Калі калгаснікі Істомека Антон і Грыневіч Алесь у мінулы годзе папрабавалі пакрытыкаваць Азерскага, ён, доўга не думачы, паставіў пытанне аб выключэнні гэтых людзей з калгаса. Задумана — зроблена. І 12 лістапада іх выключылі з калгаса, прысудзіўшы Істомеку і Грыневічу «рэвалюцыйныя».

Азерскі не толькі выключыў з калгаса, але стаў на шлях масавага незаконнага штрафавання калгаснікаў. Амаля на кожным пасаджэнні праўдзеныя штрафаваліся калгаснікі (часта без заварожвання агульнага сходу калгаснікаў). 4 лістапада мінулага года калгасніка Сабалеўскага Міхася аштрафавалі два разы па піль працадзён. Назаўтра, 5 лістапада, аштрафавалі піль чалавек ад 3 да 5 працадзён.

Толькі за 1936 год Азерскі атрымаў з калгаса два кабаны, два бараны і адну карову, і ўсё гэта бясплатна.

Паласаванні і старшыня Бродзюскага сельсовета тав. Капман. Ён узяў сабе ў калгас 1936 года кабана вагой 65 кілограмаў, а грошай да гэтага часу не заплаціў.

Для Азерскага ніякія законы не існуюць. На працягу 1936 года апрача працадзён ён атрымаў па 100% ад неацяжана-робочых заробаткаў (?). На 1937 год гэтыя незаконныя плаця скасавана. Але Азерскі знайшоў другія металы абкраўдвання калгаса. Ён устанавіў сабе зарплату — 150 руб. і 45 працадзён у месяц.

Апетыт Азерскага не абмяжоўваецца зарплатай і працанямі. Ён прыкладвае сваю шкідную руку да калгасных грошай і памольнага збору. Рэвізійная камісія выявіла растрату за Азерскім на 1.184 руб. Памольна зборам ён распаралжваў, як сваёй уласнасцю. На мясцы выяўлена растрата 50 пудоў памольнага збору.

Гэтым варожым дзейнасцю Азерскага не абмяжоўваецца. Каб пазарваць моч калгаса, ён даў загад пільні аграмадзіцца калгасныя буянкі. Толькі за апошні час у топках паровага калгаснага млына спалена восем калгасных буянкі.

Аб усіх гэтых злучэнствах у калгасе «Завец Ільіча» было вядома загадчыку раёна тав. Капману і былому старшыні барысаўскага райвыканкома тав. Баранчыку. Але меры не былі прыняты.

БАРАНОУСКІ.

БУДНІ ЛАГЕРНАЙ ВУЧОБЫ СНАЙПЕРЫ

Пустальнае поле. Бяспроформныя груды павалу, трухлявыя шні, імшыстыя каменні, нявысокія ўзгоркі бурай зямлі. Ніякіх аздак прысутнасці страляюч. І ўсё ж такі... і справа падохочы шыпшына прастарой адрыўскай гукі выстралаў. За дзень прыкметнымі мільнямі клубыцца пыл над павалам, пнямі, узгоркамі зямлі, успыхваюць і таюць дзень прыкметныя тучкі дыму.

Але вось выстралы змоўклі. Гучна спывае трубаць.

Албой.

Польд ўміг ажывае. Дя мішэяныя вырастаюць фігуры паказчыкаў, сігналізацыйных аб папаланнях. Каля павалу няеў нібы з пад зямлі з'яўляюцца байны. Гэта— снайперы — звышчымкі стралякі. Між іх пильна паслухайце аб разультатах, іны дапамогуць больш наглядна ўлічыць, што такое снайпер. У трохстах метрах ад ліній агню стаіць шчыт з вузкім шычылінай 20х20 сантыметраў. Умоўна гэта байна. У ёй на 5—6 секунды з'явілася піль. На трэйлі секунды снайпер Бойка, былы бригадзір з калгаса «Прабужэнне», Смалявіцкага раёна, першай куляй паражае піль.

П. ВАЛЬД.

Барысаўскаму шклязаводу прысвоена імя Фелікса Дзержынскага

ПВБ БССР задаволіў хадайніцтва рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў барысаўскага шклязаводу і райвыканкома і прысвоіў шклязаводу імя Фелікса Дзержынскага. (БЕЛТА).

З БАСКАМІ ПАВІННЫ ІГРАЦЬ ЛЕПШЫЯ ФУТБАЛІСТЫ БССР

20 ліпеня на стадыёне «Дынама» адбыўся футбольны матч паміж зборнай БССР, наменаны Камітатам па справах «Тэмі», Матч скончыўся з лікам 9:1 у карысць Баку.

Гэта паражэнне зборнай каманды даказвае яшчэ раз, што склад зборнай БССР, наменаны камітатам па справах фізкультуры пры СНК БССР да сустрэчы з баскамі, з'яўляецца далёка не добраацяжым.

У такім слабым складзе зборную каманду БССР для сустрэчы з адным з лепшых ігракоў свету — камандай баскаў выпускаць немагчыма.

Камітэту па справах фізкультуры пры СНК БССР патрэбна вылучыць склад зборнай каманды лепшых футбалістаў.

І. МІН.

Удзельнікі фізкультурных парадаў вярнуліся ў Менск

Учора ў Менск вярнуліся беларускія фізкультурнікі, якія прымалі ўдзел у маскоўскім і ленынградскім фізкультурных парадах.

На вакзале дэлегацыю ўрачыства сустракалі фізкультурныя арганізацыі горада Менска, дзе ім былі прыдасценны кветкі.

СЕННЯ І ТЭАТРАХ І КІНО

Дампшыяныя Белдзяр-драмтеатра гастролі Маскоўскага тэатра імя МОСКО МЯЦЕЖ

Пачатак у 8 г. веч.

Б'леты ў касе тэатра ў 12—2 і ў 5 г. веч.

Гукавы кіноапарат «Чырвоная зорка» МАЛЕНЬКАЯ МАМА

Дзіцячы гукавы кіноапарат ЛЕНАЧКА І ВІНАГРАД

Гукавы кіноапарат «Пролетарый» А.І.І.І.

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь» ПУЦЬКА І ЖЫЦЦЕ

Гукавы кіноапарат «Спартак» ГОБ СЕК

ДЗЯРЖЫЦЬК

Піль Іва Гогрца (тэл. 22.725)

30 ліпеня гастролі аднаго жанчыны ў СССР—Іакоўніцкага

Клео ДАРОЦІ

у ве 13 асатанамі-лілінутам.

7—МОРЭНО—7

ведаспедысты, фігурысты

Таксама ўдзельнічае ўся труппа

Пачатак у 9 гадзін веч.

Каса ў 12—2 і ў 5 гадз. веч.

Белдзяржтэатру оперы і балета

ПАТРЭБНЫ ПАКОІ для прыязнаючых аўтараў. Плата па згодзе. З прапановамі зварачацца па адрасу: рог Урыцкага і Карпа Маркса, 13/15, да дзяжурнага, тэл. 21-834.

РАДЫАПЕРАДАЧЫ НА 22 ЛІПЕНЯ:

8.30—Апошнія ведаванні, 10.30—Гордыча для піюераў і школьнікаў, 12.00—Гадзіннік, 13.00—Літаратурны перадача, 15.00—Гадзіннік, 16.00—Літаратурны перадача, 17.00—Літаратурны перадача, 18.00—Літаратурны перадача, 19.00—Літаратурны перадача, 20.00—Літаратурны перадача, 21.00—Літаратурны перадача, 22.00—Літаратурны перадача, 23.00—Літаратурны перадача па опер, 23.00—Апошнія ведаванні.

БЕЛКААПСАЮЗУ ПАТРАБУЮЦА КВАЛІФІКАВАНЫЯ ПАВАРЫ на пастаянную работу ў раённы адрас: па адрасу: Менск, Совецкая, 43-13 трэйні паперы, тав. № 40.

Наркамат сагтасаў БССР выкадае спачуванне сям'і і рабочаму калектыву сагтаса «Новыя Зіленкі» па панаду смерці дырэктара сагтаса тав. МАРЧОНКА Нікалая Федаравіча.

ДЗЯРЖАУНАЕ СТРАХАВАННЕ САЮЗА ССР

Маёмасць калгасаў, рабочых-служачых, калгаснікаў, аднаасобных сялян і іншых грамадзян можа быць ЗАСТРАХАВАНА ў ДОБРААХВОТНЫМ ПАРАДКУ.

КАЛГАСЫ МОГУЦЬ СТРАХАВАЦЬ:

пасевы зернавых, бабовых і тэхнічных культур, ураджай садоў, ягіднікаў; коней, кароў, дробную жывёлу і інш. жывёл; пабудовы, абсталяванне, інвентар і інш. маёмасць.

РАБОЧЫЯ, СЛУЖАЧЫЯ І КАЛГАСНІКІ МОГУЦЬ ЗАСТРАХАВАЦЬ хатнюю маёмасць і жывёлін.

За даведкамі і растлумачэннямі зварачацца ў раённы і гарадскія страхавыя і інспекцыі, а таксама да агентаў Дзяржстраха і ў Дзяржстрах БССР.

МЕНСКІ САЮЗУНІВЕРМАГ НКУГ СССР (Совецкая, 59)

з 1 ліпеня ЗНІЖАНЫ ЦЭНЫ НА НАСТУПНЫЯ ТАВАРЫ:

Трыкаціжыя біяліна	— 5 проц.
Верхні трыкаціжыя віскозны	— 5 проц.
Наскі мужчынскія	— 8 проц.
Панчоўкі жаночыя віскозныя	— 5 проц.
Панчоўкі насці дзіцячыя	— 5 проц.
Гатовае плацце—мужч. і жаночае	7—10 проц.
Біяліна — мужч. і жаночае	5—8 проц.
Дзіцячае гатовае плацце і біяліна	7—10 проц.
Галаўныя ўборы	5—10 проц.
Галантарэя ў сярэднім на	10 проц.
Музычныя інструменты баялаікі, гармоні, гітары, мандаліны, баяны	ад 10 да 15 проц.
Школьныя прылады — ранцы, пеналы, ручки, пер' і інш.	— 5 проц.
Цэцкі	— 15 проц.
Футурыйя гапаўныя ўборы	— 5 проц.
Мабля	— 7,5 проц.

КУПЛЯЦЕ ТАВАРЫ ў МЕНСКІМ САЮЗУНІВЕРМАГУ

Беларускае аб'яднанне БЕЛКААПСЫРАВІНЫ пры Белкаапсаюзе

ВЯДЗЕ ЗАГАТОВКУ УЦІЛЬСЫРАВІНЫ: рызы, макулатуры, гумовага абутку, касцей, пуху-пяра, шчыцы, конскага валосу, рог-сыравіны, картэкага валакна, пому каларовых металаў і іншых відаў.

ЗАГАТОВКА ВЯДЗЕЦЦА праз райсагі і сельпо ўсіх раёнаў БССР.

ЗАХОУВАЦЕ ВАШ ХАТНІ УЦІЛЬ І ПРАДАВАЦЕ ЯГО СІСТЭМА СПАЖЫВКАПЕРАЦЫІ.

ЦЭНЫ на ўцільсыравіну ПАВЫШАНЫ.

Назва гатункаў	Загатавана за кілограм	Назва гатункаў	Загатавана за кілограм
Гарадское сукно тонкае	80 кап.	Веташ баяўліна-папяроява	45 »
Гарадское сукно грубашырэнае	18 »	Веташі	10 »
Сілянская чыстая шарпаная віль	35 »	Рызы-брак	40 »
Сілянская чыстая шарпаное сукно	35 »	Сылы гумавы абутак	67 »
Футра-ўцільны прдукт	18 »	Пух-піро курмае вышанае	1 р. 00 »
Холшчавыя веташі фарбаваныя і нефарбаваныя забурджаныя	45 »	Пух гусяны	3 р. 50 кап.
Холшчавыя веташі нефарбаваныя чыстыя	30 »	Пух гусяны	10 р. 00 кап.
Холшчавыя металы сарчатка чыстыя нефарбаваныя	70 »	Папяроява макулатура абярона	10 кап.
		Косць ствалоная і паліані	12 »
		Лом каларовых металаў	12 »
			ад 45 кап. да 1 р. 40 кап.

Беларускае аб'яднанне Белкаапсыравіны.

ПАМ'ЯТАЙЦЕ. Уціль — каштоўнае сыравіна і яна неабходна ралу галі прамысловасці.

У аддзел аб'яў 21-845 званіце па тэл

Гомельскі ўсебеларускі індустрыяльны тэхнікум будматэрыялаў абвясчае НАБОР СТУДЭНТАЎ

на 1937—38 навучальны год на першы курс.

Тэхнікум рытуе тэхніку-тэхнолагаў керамічнай прамысловасці, у тэхнікум прымаюцца асобы ва ўзросце ад 16 да 35 год, скончыўшыся вышэйшую сярэднюю школу.

Курсе навучання — 4 гады.

Заван прымаюцца да 1 жніўня штодзённа ва выключаннем агульных выхадных дзён (6, 12, 18, 24 і 30).

Да заван прыкладваюцца: пасведчанне аб адукацыі, аўтабіяграфія, метрычныя вылікі, 2 фотавураўкі з зааврачым подпісам, асабачанне аб адукацыі і асабовых марак на 40 кап.

Іспыты будуць праводзіцца з 15 па 25 жніўня 1937 года па наступных дзённых перадынах: ролінай мове, гісторыі, матэматыкі, фізікі і хіміі.

На іспыты прыніцца па вышэйшай тэхнікума.

Інфармацыя аб аб'яўдзенай інтэрнатам. Стывендыя — па паспяхавасці.

Адрас: Гомель, Ветравава вул. № 59. Тэхнікум будматэрыялаў. ДЫРЭКЦЫЯ.

ВІЦЕБСКІ ВЕТЗАІНСТЫТУТ абвясчае НАБОР студэнтаў на ВЕТЭРЫНАРНЫ І ЗАТЭХНІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТЫ, якія рытуць ветэрынарыяў, урачоў і заатэхнікаў вышэйшай кваліфікацыі.

Інстытут мае 26 дэпарта абсталяваных кафедр, рэнтгена-кабінет, фізіка-тэрэпэўтычнае ўдзельнае і аучэбны сагтас. Прыём праводзіцца па агульных для ўсіх ВНУ правілах.

Прыём заван да 1 жніўня. Іспыты — з 1 па 20 жніўня.

Усе студэнты забяспечваюцца інтэрнатам і стывендыяй па паспяхавасці. Адрас: Віцебск, Ветзаінстывут.

ВІЦЕБСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ МАСТАЦКАЕ ВУЧЫЛІШЧА абвясчае НАБОР вучняў на 1937—38 навуч. год.

Курсе навучання чатыры гады. Прымаюцца асобы ва ўзросце ад 15 да 25 год.

Да заван патрэбна прыклаці хатнія мастацкія работы і наступныя дакументы ў арыгіналах: метрыку, атэстат аб скончэнні 7 класаў сярэдняй школы, даведку аб прыгоднасці здароўя да мастацкай спецыяльнасці, дзве завяраныя з уласнаручным подпісам фотавураўкі, аўтабіяграфія і паштовыя марак на 40 кап. для в'язку. Прыём заван да 15 жніўня. Іспыты з 15 па 25 жніўня. Паступаючыя трымаюцца іспыты на беларускай і рускай мовах, матэматыцы, грамадзянаству і географіі ў аб'ёме праграмы сямі класаў сярэдняй школы, а таксама спецыяльныя іспыты па мастацкіх дзейнасціх рысунак і матуры, з'яўляюцца (нацюрморты, акія рэлье).

Заван у дакументах даслацца па адрасу: Віцебск, Валадарскага, 4/5, Мастацкае вучылішча. Прымаючыя павінны мець пашпарт. Прынятыя забяспечваюцца інтэрнатам і стывендыяй у залежнасці ад паспяхавасці.

ДЫРЭКЦЫЯ.

ЧЫРВОНА-БЯРЭЖСКАМУ С.Г. ТЭХНІКУМУ ПАТРЭБНЫ ВЫКЛАДЧЫКІ

па наступных прадметах: ГІСТОРЫІ, ПАЛІТЭКАНОМІІ І ЭКАНОМГЕАГРАФІІ — 1 чалавек; ФІЗІКІ І МАТЭМАТЫКІ — 1 чалавек; АГРАНОМАУ І ІНСТРУКТАР ФІЗКУЛЬТУРЫ — 1.

Аб умовах працы будзе ведавана пільна. Заван, з'яўляючыся адпаведным дакументам накіроўваць па адрасу: п. а Чырвона-Бярг, Жлобінскага раёна, с.г. тэхнікуму.